



SEE MORE JESUS · WANTTOSEEMORE.COM

Што кажа Біблія пра міласэрнасць? — Аснова · Пісанні KJV з нумарамі Стронга

THE FOUNDATION · THE ORIGINAL STUDY, SET IN THE ANCIENT ORDER

Міласць — Асноўнае біблейскае вучэнне

ПАЧАТКОВАЕ СЛОВА

Міласэрнасць — гэта не толькі пачуццё; гэта дзеянне. У старажытнай мове гэта два словы. Першае — *chesed* (H2617, *mercy*): міласэрнасць, якая выцякае з завету — дабрыня, звязаная абяцаннем, якая захоўвае веру. Другое — *racham* (H7356, *tender mercies*): глыбокая любоў, якая сцякае ад большага да меншага, як ад бацькі да дзіцяці. Усякая міласэрнасць выцякае ад Бога. Ён першым явіў нам міласэрнасць, і ён просіць, каб мы яе праяўлялі адзін да аднаго; і калі мы гэта робім, слава належыць яму і Хрысту, а не нам. Яго міласэрнасць — гэта збаўляючая міласэрнасць. Яна вывела Лота з агню. Яна захавала Якава, які не быў варты найменшай яе часткі. І яна гучыць праз увесь псалом: бо навек міласэрнасць яго. Мэта ўсёй яго міласэрнасці — адно: збавіць: не дзеля ўчынкаў, якія мы зрабілі, а па сваёй міласэрнасці ён збавіў нас. Даслірайце гэта.

ТРЫ ПЫТАННІ, НА ЯКІЯ АДКАЗВАЕ ГЭТА ДАСЛЕДАВАННЕ:

1. Якія два словы азначаюць «міласэрнасць» у старажытнай мове, і як міласэрнасць з'яўляецца дзеяннем, а не толькі пачуццём?
2. Якога міласэрдзя патрабуе ад нас Бог, і адкуль паходзіць гэтае міласэрдзе?
3. У чым мэта Божай міласці, і як яна трывае вечна?

ГРЭЧАСКІЯ КЛЮЧАВЫЯ СЛОВЫ

“Міласэрнасць” — **G1656 eleos** — міласэрнасць, спагада; дабрыня, належная ў адносінах узрост выратавання — гэта узрост міласэрнасці — Божы ратавальны акт у Хрысце

“памілаваць” — **G1653 eleeo** — праяўляць міласэрнасць, мець спагаду, шкадаваць крык каля дарогі — памілуй мяне — і міласэрнасць, праяўленая да іншага (добры самаранін)

“літасцівы” — **G1655 eleemon** — міласэрны, поўны жалю

блажэнныя міласэрдныя, бо яны памілаваны будуць; міласэрны першасвяшчэннік

“Міласціна” — **G1654 eleemosyne** — Миласэрнасць, выяўленая ў дзеянні, дар нуждзённым міласэрнасць, якая дзейнічае рукою — міласціна, добрыя ўчынкі Даркас

ЯЎРЭЙСКІЯ КЛЮЧАВЫЯ СЛОВЫ

“Міласэрнасць” — **H2617 chesed** — вернасць заповіту; вярная, непахісная міласэрнасць

hesensus... let me actually translate. міласэрнасць, якая вынікае з заповіту — дзеянне, разам з вернасцю і праўдай, захаванае навечна

“нежная міласэрнасць” — **H7356 racham** — жаль, спагада; тое ж самае слова ў іншым месцы значыць УТРОБА

Глыбокая любоў, якая цячэ ад большага да меншага — глыбокая, як мацярынская, і яна ніколі не пахіснецца

ПАЧАТКОВЫ ЯКАР

ЦІТА 3:5 Ён збавіў нас ня дзеля ўчынкіў праведнасці, якія мы ўчынілі, але паводле літасці Сваёй, праз ласку адраджэння і абнаўлення Духам Сьвятым **[G1656 eleos ■]**

НЕ ЗА ДЗЕЛЫ ПРАВЕДНАСЦІ, ЯКІЯ МЫ САМІ ЗРАБІЛІ → ПА СВАЁЙ МІЛАСЦІ ЁН СПАСЛА НАС.

(Мае асабістыя думкі — вось мэта ўсяго даследавання: міласэрнасць ратуе. Яна не аддаецца чалавеку за яго справы; яна выяўляецца яму, таму што Бог мілажальны. І гэта міласэрнасць не толькі слова — яна ратуе праз купанне новага народжання, ваду і Духа.)

I. МІЛАСЭРНАСЦЬ — ЭТА ЧЫН: ШТО БОГ ПАТРАБУЕ АД НАС

A. МАЦЬВЕЯ 9:13 Пайдзіце ж, навучыцеся, што значыць: “Міласэрнасці хачу, а не ахвяры”. Бо Я прыйшоў не праведнікаў, але грэшнікаў клікаць да навяртаньня. **[G1656 eleos ■]**

Я МІЛАСЦІ ХАЧУ, А НЕ ЖЭРТВЫ → Я ПРЫЙШОЎ ПРЫЗВАЦЬ НЕ ПРАВЕДНІКАЎ, АЛЕ ГРЭШНІКАЎ ДА ПАКАЯННЯ.

(Мае асабістыя думкі — Бог хутчэй хоча міласэрнасці, чым дару, пакладзенага на ахвярнік. Міласэрнасць — гэта не пачуццё, замкнёнае ў сэрцы; гэта тое, што робіцца для іншага.)

B. ЛУКІ 10:37 Ён сказаў: «Той, які злітаваўся над ім». Тады Ісус сказаў яму: «Ідзі і ты рабі гэтак». **[G1656 eleos ■]**

ХТО ЗЛІТАВАЎСЯ НАД ІМ → ІДЗІ, І ТЫ РАБІ ГЭТАК САМА.

(Мае асабістыя думкі — з трох, хто прайшоў міма, толькі адзін быў бліжнім, і гэта быў той, хто зрабіў міласэрнасць. Міласэрнасць выяўляе сябе праз руку — ідзі і рабі гэтак сама.)

C. МАЦЬВЕЯ 18:33 Ці ж ня мусіў і ты злітавацца над таварышам тваім, як і я злітаваўся над табою? **[G1653 eleeo ■] [G1653 eleeo ■]**

ЦІ Ж НЯ МУСІЎ І ТЫ ЗЛІТАВАЦЦА НАД ТАВАРЫШАМ ТВАІМ → ЯК І Я ЗЛІТАВАЎСЯ НАД ТАБОЮ.

(Мае асабістыя думкі — міласэрнасць, якой Бог просіць ад мяне, грунтуецца на міласэрнасці, якую Ён праявіў да мяне першым. Ён дараваў мне многае; таму і я павінен дараваць. Уся мая міласэрнасць — гэта адказная міласэрнасць.)

D. ЯКУБА 2:13 Бо суд бяз літасці для таго, хто не ўчыніў літасці; і ласка па-над суд вывышаецца. **[G1656 eleos ■]**

НЕ ўЧЫНЕНА ЛІТАСЦІ → СУД БЯЗ ЛІТАСЦІ + ЛАСКА ПА-НАД СУД ВЫВЫШАЕЦЦА.

E. МАЦЬВЕЯ 5:7 Шчаслівыя міласцівыя, бо яны будуць памілаваныя. **[G1653 eleeo ■] [G1655 eleemon ■]**

ШЧАСЛІВЫЯ МІЛАСЦІВЫЯ → БО ЯНЫ БУДУЦЬ ПАМІЛАВАНЫЯ.

(Мае асабістыя думкі — міласэрнасць, якую я праяўляю, і міласэрнасць, якую я атрымліваю, звязаны паміж сабой. Давайце, і вам дадуць: міласэрнасць, інакш жа — суд без міласэрнасці. І ўсё гэта цячэ найперш ад Бога — слава належыць Яму і Хрысту, а не мне.)

II. ЗБАЎЧАЯ МІЛАСЦЬ БОЖАЯ Ў ХРЫСЦЕ

А. ЭФЭСЦАЎ 2:4 Бог, багаты міласэрнасьцю, праз вялікую любоў Сваю, якою палюбіў нас **[G1656 eleos ■]** (5) і нас, мёртвых праз праступкі, ажывіў разам з Хрыстом, — ласкай [Божай] вы збаўленыя, —

БОГ, БАГАТЫ НА МІЛАСЦЬ → АЖЫВІЎ НАС РАЗАМ З ХРЫСТОМ → БЛАГАДАЦЮ ВЫ ЎРАТАВАНЫ.

В. 1 ПЯТРА 1:3 Дабраслаўлены Бог і Айцец Госпада нашага Ісуса Хрыста, Які паводле вялікай літасьці Сваёй адрадіў нас праз уваскрасеньне Ісуса Хрыста з мёртвых дзеля жывое надзеі **[G1656 eleos ■]**

ПА ВЯЛІКАЙ СВАЁЙ МІЛАСЦІ → АДРАДЗІЎ НАС ДА ЖЫВОЙ НАДЗЕІ.

С. ГЕБРАЯЎ 2:17 Дзеля гэтага Ён павінен быў у-ва ўсім стацца падобным да братоў, каб быць міласьцівым і верным Першасьвятаром перад Богам дзеля перамольваньня за грахі народу. **[G1655 eleemon ■]**

МІЛАСЦІВЫ І ВЕРНЫ ПЕРВАСВЯШЧЭННІК → ДЛЯ ЎМІЛАСЦІЎЛЕННЯ ЗА ГРАХІ НАРОДУ.

(Мае асабістыя думкі — да прыходу Хрыста міласэрнасьць ужо была, але яна яшчэ не была поўнай. Сапраўдная міласэрнасьць паказана нарэшце ў Ім: міласэрны першасьвятар, які прыводзіць грахі народу да прымірэння з Богам. Век выратавання — гэта век міласэрнасьці.)

III. КРЫК АБ МІЛАСЦІ

А. МАРКА 10:47 І, пачуўшы, што гэта Ісус з Назарэту, пачаў крычаць і казаць: «Ісусе, Сыне Давідаў, зьлітуйся нада мною!» **[G1653 eleeo ■] [G1653 eleeo ■]** (48) І сварыліся многія на яго, каб замаўчаць, але ён тым мацней закрываў: «Сыне Давідаў, зьлітуйся нада мною!»

ІСУСЕ, СЫНЕ ДАВІДАЎ, ПАМІЛУЙ МЯНЕ → ЁН КРЫЧАЎ ЯШЧЭ БОЛЬШ.

(Мае асабістыя думкі — аб міласці можна крычаць па імя. Чым больш яму загадвалі маўчаць, тым больш ён крычаў; і міласць не спынілася для яго. Міласці чакаюць і на яе спадзяюцца, а не патрабуюць яе як нешта належнае — але яна адказвае тым, хто крычыць.)

IV. МІЛАСЭРНАСЦЬ, ЯКАЯ ПРАЦУЕ РУКАМІ — ЛІТАСЦІНА ПРАЗ ЦАРКВУ

А. ЛУКІ 11:41 Давайце лепш міласьціну з таго, што ў вас унутры ёсьць, і тады ўсё будзе ў вас чыстае. **[G1654 eleemosyne ■]**

ПАДАВАЙЦЕ МІЛАСЦІНУ З ТАГО, ШТО МАЕЦЕ → УСЁ ЎЖО ЧЫСТА ДЛЯ ВАС.

В. ДЗЕІ 9:36 А ў Ёппе была адна вучаніца, на імя Табіта, што ў перакладзе азначае Сарна. Яна была поўная добрых учынкаў і міласьцінаў, якія рабіла. **[G1654 eleemosyne ■]**

ЯНА БЫЛА ПОЎНАЯ ДОБРЫХ УЧЫНКАЎ І МІЛАСЦІНАЎ, ЯКІЯ РАБІЛА.

(Мае асабістыя думкі — у Новым Запавеце дары спачатку сцякаюцца да царквы, а ад царквы да братоў і сяцёр, а потым да тых, хто звонку. Так патрэба задавальняецца ў парадку, і дараванне не абарочваецца ў марнасьць або ў волю аднаго чалавека.)

V. МІЛАСЭРНАСЦЬ, ЯКАЯ ВЫЦЯКАЕ З ЗАВЕТУ — ЛОТ І ЯКАЎ

А. БЫЦЦЁ 19:19 Вось жа, слуга Твой знайшоў ласку ў вачах Тваіх, і Ты павялічыў міласэрнасьць Тваю, якую зьявіў для мяне, захоўваючы пры жыцці душу маю. Але я не магу ўцячы на гору, каб не напаткала мяне ліхое, і я не памёр. **[H2617 chesed ■]**

ТЫ ВЯЛІКАЯ МІЛАСЦЬ ТВАЮ ЯВІЎ, ЯКОЮ ЗРАБІЎ ТЫ МНЕ, ВЫЗВАЛІЎШЫ ДУШУ МАЮ.

(Мае асабістыя думкі — міласэрнасьць Божая правядзе чалавека так далёка, як ён гатовы пайсці, і застанеца з ім, пакуль ён не пераканаецца цалкам у любоўнай апецы Божай. Лот не хацеў ісці ў гару; натуральны чалавек не можа жыць без горада.)

В. БЫЦЦЁ 19:29 І сталася, калі Бог зьнішчыў гарады гэтай ваколіцы, узгадаў Бог пра Абрагама, і выслаў Лота спаміж руйнаваньня, калі руйнаваў гарады, у якіх жыў Лот.

БОГ УЗГАДАЎ АБРАГАМА → І ВЫВЕЎ ЛОТА З СЯРЭДЗІНЫ РАЗБУРЭННЯ.

(Мае асабістыя думкі — заўважце, чаму Лот быў выратаваны: Бог успомніў пра Аўраама. Міласэрнасць, якая выратавала Лота, цякла праз завет, які Бог заключыў з іншым чалавекам. Заветная міласэрнасць распаўсюджаецца далей, чым чалавек, які яе атрымлівае.)

С. БЫЦЦЁ 32:11 (KJV 32:10) Выратуй, прашу, мяне з рукі брата майго, з рукі Эзава, бо я баюся яго, каб ён не прыйшоў, і не забіў мяне, і матак разам з сынамі. **[H2617 chesed ■]**

ВЫРАТУЙ, ПРАШУ, МЯНЕ З РУКІ БРАТА МАЙГО, З РУКІ ЭЗАВА.

(Мае асабістыя думкі — тое, што чалавек не варты найменшай з міласцей, і ёсць тым, што выклікае падзяку, бо міласць — гэта дар, а не плата. Тое, што заслужана, не выклікае падзякі; тое, што дадзена вольна, выклікае хвалу.)

Д. БЫЦЦЁ 32:13 (KJV 32:12) І начаваў там у тую ноч, і ўзяў з таго, што прыйшло ў рукі яму, дары для Эзава, брата свайго:

Я ЗРОБЛЮ ЦЯБЕ ШЧАСЛІВЫМ → ЗРАБЛЮ НАШЧАДКАЎ ТВАІХ, ЯК ПЯСОК МОРСКІ.

(Мае асабістыя думкі — мэта міласэрнасці ёсць выратаванне, завяршэнне любові Божай. Якаў быў выратаваны, і нашчадкі яго яшчэ будуць выратаваны; міласэрнасць творыць дабро, і творыць яго да канца.)

VI. МІЛАСЦЬ ЯГО НАВЕКІ

А. ПСАЛЬМЫ 136:1 Слаўце ГОСПАДА, бо Ён добры, бо на вякі міласэрнасць Яго! **[H2617 chesed ■]**
СЛАЎЦЕ ГОСПАДА, БО ЁН ДОБРЫ → БО НА ВЯКІ МІЛАСЭРНАСЦЬ ЯГО.

В. ПСАЛЬМЫ 136:4 Таго, Які Сам робіць цуды вялікія, бо на вякі міласэрнасць Яго: **[H2617 chesed ■]**

ТАГО, ЯКІ САМ РОБІЦЬ ЦУДЫ ВЯЛІКІЯ → БО НА ВЯКІ МІЛАСЭРНАСЦЬ ЯГО.

(Мае асабістыя думкі — адзін і той жа радок гучыць зноў і зноў праз увесь псалом: бо на векі міласць Яго. Цуды, нябёсы, сонца і месяці, правядзенне праз пустыню — усё гэта пастаўлена для таго, каб нагадаць нам, што міласці Яго няма канца.)

С. ПСАЛЬМЫ 136:23 Таго, Які ў паніжэнні нашым успомніў пра нас, бо на вякі міласэрнасць Яго; **[H2617 chesed ■]** (24) і выратаваў нас ад прыгнятальнікаў нашых, бо на вякі міласэрнасць Яго; (25) Таго, Які дае хлеб усякаму целу, бо на вякі міласэрнасць Яго.

ЗГАДАЎ НАС У НАШЫМ ПРЫНІЖЭННІ + АДКУПІЎ НАС АД НАШЫХ ВОРАГАЎ + ДАЕ ХЛЕБ УСЯКАЙ ПЛОЦІ → БО ПАВЕК МІЛАСЦЬ ЯГО.

ЗАКАНЧЭННЕ

ПСАЛЬМЫ 136:26 Слаўце Бога нябёсаў, бо на вякі міласэрнасць Яго! **[H2617 chesed ■]**
СЛАЎЦЕ БОГА НЯБЁСАЎ → БО НА ВЯКІ МІЛАСЭРНАСЦЬ ЯГО.

ЭФЭСКАЎ 2:4 Бог, багаты міласэрнасцю, праз вялікую любоў Сваю, якою палюбіў нас **[G1656 eleos ■]** (5) і нас, мёртвых праз праступкі, ажывіў разам з Хрыстом, — ласкай [Божай] вы збаўленыя, —

БОГ, БАГАТЫ НА МІЛАСЦЬ → АЖЫВІЎ НАС РАЗАМ З ХРЫСТОМ → БЛАГАДАЦЮ ВЫ ЎРАТАВАНЫ.

(Мае асабістыя думкі — сабраць усё даследаванне ў адзін радок: міласэрнасць — гэта дзеянне, і яна цячэ ад Бога. Гэта два словы на старажытнай мове — заветная міласэрнасць, якая захоўвае вернасць, і глыбокая любоў, якая сцякае ўніз да прыніжаных. Бог першым яе паказаў і просіць, каб мы яе паказвалі адно аднаму. Яна вывела Лота з агню і захавала Іакава, які не быў варты найменшай яе часціцы, і яна гучыць праз увесь псалом без канца. І мэта ўсяго гэтага — выратаванне: Бог, багаты на міласэрнасць, ажывіў нас разам з Хрыстом. Яго міласэрнасць трывае вечно, і яна трывае аж да самага збавення.)

ПРАКТЫЧНЫ ТЭСТ

1. Тытус 3:5 — Ён збавіў нас ня дзеля ўчынкаў праведнасці, якія мы ўчынілі, але паводле літасці Сваёй, ён:

- а) паклікаў нас да пакаяння
- б) уратаваў нас
- с) зноў нарадзіў нас

2. Матфея 9:13 — Міласэрнасьці хачу, а не:

- а) суд
- Ахвяра
- в) міласціна

3. Матфея 5:7 — Шчаслівыя міласьцівыя, бо яны будуць:

- а) атрымаюць памілаванне
- б) убачыць Бога
- с) быць сучасным

4. Эфесеям 2:4 — Але Бог, багаты міласэрнасьцю, праз вялікую любоў Сваю, якою палюбіў нас, ажывіў:

- а) выратаваў нас справамі
- б) зноў адрадіў нас да жывой надзеі
- с) ажывіў нас разам з Хрыстом

5. Быццё 32:10 — Я ня варты ўсёй міласэрнасьці і ўсёй праўды, якую:

- а) міласэрнасьці і ўсёй праўды
- б) дзівосы ГОСПАДА
- в) благаслаўненні Аўраама

6. Быццё 19:29 — Калі Бог зьнішчыў гарады гэтай ваколіцы, узгадаў Бог пра Абрагама, і:

- а) выслаў Лота паміж руйнаваньня
- б) пашкадаваў горад Цаар
- с) злітаваўся на раўніну

7. Псалм 136:23 — Таго, Які ў паніжэньні нашым успомніў пра нас, бо на вякі міласэрнасьць Яго:

- а) вечны ад стварэньня
- б) над усімі справамі Яго
- в) на векі

КЛЮЧ ДА АДКАЗАЎ: 1-б, 2-б, 3-а, 4-с, 5-а, 6-а, 7-с

ЯК РАЗВІВАЕЦЦА ГЭТАЕ ДАСЛЕДАВАННЕ

→ **ЯК ВАЖНЫЯ СЛОВЫ:** СТАРАЯ МОВА МАЕ ДВА СЛОВЫ ДЛЯ МІЛАСЦІ — CHESED (H2617, MERCY), ЗАПАВЕТНАЯ ДАБРОТА, І RACHAM (H7356, TENDER MERCIES), ЛЮБОЎ, ЯКАЯ СЦЯКАЕ ЎНІЗ; НОВАЯ МОВА МАЕ ТРЫ — ELEOS (G1656, MERCY), МІЛАСЦЬ, ЯКАЯ ДЗЕЙНІЧАЕ; ELEE0 (G1653, HAVE MERCY), МІЛАСЦЬ, АБ ЯКОЙ ПРОСЯЦЬ І ЯКУЮ ЯЎЛЯЮЦЬ; І ELEMOSYNE (G1654, ALMS), МІЛАСЦЬ, ЯКАЯ ДАЕ РУКОЮ.

ЯК НОВЫ ЗАПАВЕТ АДКРЫВАЕ ГЭТА ДАЛЕЙ: МІЛАСЭРНАСЦЬ, ПРАЯЎЛЕНАЯ ДА ЛОТА ДЗЕЛЯ АБРАГАМА (БЫЦЦЁ 19:29), ШЫРОКА АДКРЫВАЕТСЯ Ў ХРЫСЦЕ — БОГ, БАГАТЫ НА МІЛАСЭРНАСЦЬ, АЖЫВІЎ НАС РАЗАМ З ІМ (ЭФЕСЯНАМ 2:4-5). ЗАПАВЕТНАЯ МІЛАСЭРНАСЦЬ СТАЛА ЗБАЎЛЯЮЧАЙ МІЛАСЭРНАСЦЮ ДЛЯ ЎСІХ.

→ ЯК ГЭТА ТЫЧЫЦЦА ІУДЗЕЯ І ЯЗЫЧНІКА: МІЛАСЭРНАСЦЬ, АБЯЦАНАЯ ПРАОТЦАМ, І МІЛАСЭРНАСЦЬ, АБ ЯКОЙ КРЫЧАЎ СЛЯПЫ ЖАБРАК ПРЫ ДАРОЗЕ (МАРК 10:47), — ГЭТА АДНА МІЛАСЭРНАСЦЬ. ЯНА ЛЬЕЦЦА НА ЎСІХ, ХТО ХОЧА ЯЕ ПРЫНЯЦЬ.

→ ЯК ГЭТА ДАТЫЧЫЦЦА ВАС: ПРЫЙДЗІЦЕ ШЛЯХАМ СЛЯПОГА — КРЫЧЫЦЕ І НЕ ЗМАЎКАЙЦЕ (МАРК 10:48); АКАЗВАЙЦЕ МІЛАСЭРНАСЦЬ СВАЁЙ УЛАСНАЙ РУКОЮ (ЛУКА 10:37); І ДЗЯКУЙЦЕ, БО ВЫ НЕ ВАРТЫ НАЙМЕНШЫХ З МІЛАСЦЯЎ (БЫЦЦЁ 32:10).

ШТО ГЭТА ЗНАЧЫЦЬ ДЛЯ ВЕЧНАСЦІ: МЭТА МІЛАСЭРНАСЦІ — ГЭТА ВЫРАТАВАННЕ (ЦІТУ 3:5), І ЯГО МІЛАСЭРНАСЦЬ ТРЫВАЕ ВЕЧНА (ПСАЛОМ 136:26). ЯНА ПАЧАЛА ГЭТУЮ СПРАВУ, І ЯНА НЕ СПЫНІЦЦА, ПАКУЛЬ НЕ ЗАВЕРШЫЦЬ ЯЕ.

ПАБОЧНАЯ СЦЕЖКА: ХРЫШЧЭННЕ ІААНА БЫЛО ЎЦЁКАМІ АД БУДУЧАГА ГНЕВУ ДА МІЛАСЭРНАСЦІ БОЖАЙ (MATTHEW 3:7; MARK 1:4) — НЕ ТАМУ, ШТО ВАДА РАТАВАЛА, А ТАМУ, ШТО ГЭТА БЫЛО АДКАЗАМ ДОБРАГА СУМЛЕННЯ (1 PETER 3:21); ЯНЫ ВЕДАЛІ, ШТО ЗАСЛУГОЎВАЮЦЬ СУДА, І ШУКАЛІ МІЛАСЭРНАСЦІ ЗАМЕСТ ЯГО.

→ МАГЧЫМАЕ АДКРЫЦЦЁ: МІЛАСЭРНАСЦІ ЧАКАЮЦЬ І НА ЯЕ СПАДЗЯЮЦЦА, А НЕ ПАТРАБУЮЦЬ ЯЕ ЯК ПЛАТУ — ТОЕ, ЧАГО ЧАКАЮЦЬ, ЗНАХОДЗІЦЦА Ў РУЦЭ ТАГО, ХТО ДАЕ, А ПЛАТА БЫЛА Б У РУКАХ ТАГО, ХТО БЯРЭ; ТАМУ МІЛАСЭРНАСЦЬ ЗАЎСЁДЫ З'ЯЎЛЯЕЦЦА ДАРАМ, А ДАР ВЫКЛІКАЕ ПАДЗЯКУ, І ПАДЗЯКА ВЯРТАЕ ЎСЮ СЛАВУ БОГУ. (МАЕ АСАБІСТЫЯ ДУМКІ)

ШТО ТЫ ПАВІНЕН ЗРАБІЦЬ, ЯБЫ ЗБАЎЦІСЯ?

Паглядзіце наша біблейскае вывучэнне — "Што я павінен зрабіць, каб быць выратаваным"

SOURCES & CREDITS

Scripture: Belarusian Bible (CC BY-NC 4.0) — a redistributable edition, looked up exactly and never machine-translated.
Alternate chapter/verse numbering reconciled with STEP Bible TVTMS (CC BY 4.0).
Strong's numbering & original-language data: OpenScriptures Hebrew Bible (CC BY 4.0); STEP Bible.org — TAHOT/TAGNT/TBESH/TBESG (CC BY 4.0); Robinson-Pierpont Byzantine Majority Text (Public Domain); Strong's dictionary, 1890 (Public Domain).
Typography: Google Noto fonts (SIL Open Font License 1.1).
© SEE MORE JESUS · wanttoseemore.com — shared under Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0).